

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 215 (6492) | 18 верасня 1939 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

СОВЕЦКІ ЎРАД АДДАЎ РАСПАРАДЖЭННЕ ГАЛОЎНАМУ КАМАНДВАННЮ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ ДАЦЬ ЗАГАД ВОЙСКАМ ПЕРАЙСЦІ ГРАНІЦУ І ЎЗЯЦЬ ПАД СВАЮ АБАРОНУ ЖЫЦЦЁ І МАЕМАСЦЬ НАСЕЛЬНІЦТВА ЗАХОДНЯЙ УКРАЇНЫ І ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

НАШ СВЯШЧЭННЫ АБАВЯЗАК ПАДАЦЬ РУКУ ДАПАМОГІ СВАІМ БРАТАМ — БЕЛАРУСАМ І УКРАЇНЦАМ, НАСЯЛЯЮЧЫМ ПОЛЬШЧУ, ВЫЗВАЛІЦЬ ІХ АД ПАНСКАГА СВАВОЛЛЯ, НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПРЫГНЕЧАННЯ І ЭКСПЛААТАЦЫІ.

НІЯКІЯ МЕЖЫ, НІЯКІЯ ПАГРАНІЧНЫЯ СЛУПЫ БОЛЬШ НЕ ПАДЗЕЛЯЦЬ, НЕ ПАСЯКУЦЬ НА ЧАСЦІ НАШУ РОДНУЮ ЗЯМЕЛЬКУ-БЕЛАРУСЬ

ПРАМОВА ПА РАДЫЁ СТАРШЫНІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ СССР ТАВАРЫША В. М. МОЛАТАВА 17 верасня 1939 г.

Таварышы! Грамадзяне і грамадзянкі нашай вялікай краіны! Падае, выкліканы польска-германскай вайной, паказалі ўнутраную несамацельнасць і яўную няздольнасць польскай дзяржавы. Польскія правяцкія кругі абанкротіліся. Усе гэта адбылося за самы кароткі тэрмін.

Прайшло якіх-небудзь два тыдні, а Польшча ўжо страціла ўсе свае прамысловыя ачагі, страціла большую частку буйных гарадоў і культурных цэнтраў. Няма больш і Варшавы, як сталіцы польскай дзяржавы. Ніхто не ведае аб месцапрабыванні польскага ўрада. Насельніцтва Польшчы кінута яго незадачлівымі краўднікамі на волю лёсу. Польская дзяржава і яе ўрад фактычна перасталі існаваць. У сілу такога становішча заключаны паміж Савецкім Саюзам і Польшчай дагаворы сямлі сваё дзеянне.

У Польшчы стварылася становішча, якое патрабуе з боку Савецкага ўрада асобных клопатаў у адносінах да польскай дзяржавы. Польшча стала зручным полем для ўсіх выпадковасцей і нечаканасцей, якія могуць стварыць пагрозу для СССР. Савецкі ўрад да апошняга часу аставаўся нейтральным. Але ён у сілу ўказаных акалічнасцей не можа чужым нейтральна адносіцца да стварэння гэтага становішча.

А ў Савецкага ўрада нельга таксама патрабаваць аб'яваць адносінах да лёсу адзінакроўнага ўрада і беларусоў, якія пражываюць у Польшчы і раней знаходзіліся на становішчы беспраўных існавання, а цяпер і зусім кінуты на волю выпадку. Савецкі ўрад лічыць сваім свяшчэнным абавязкам падаць руку дапамогі сваім братам-украінцам і братам-беларусам, якія населяюць Польшчу.

З прычыны ўсяго гэтага ўрад СССР перадаў сёння рашучую ноту польскаму паслу ў Маскве, у якой заявіў, што Савецкі ўрад аддаў распараджэнне Галоўнаму Камандванню Чырвонай Арміі даць загад войскам перайсці граніцу і ўзяць пад сваю абарону жыццё і маёмасць насельніцтва Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

Савецкі ўрад заявіў таксама ў гэтай ноте, што адначасова ён мае намер прыняць усе меры к таму, каб вызваліць польскі народ са злопалучнай вайны, куды ён быў увернут яго неразумнымі краўднікамі і даць яму магчымасць зажаць мірных жыццёў.

У першых чыслах верасня, калі праводзіў частковы прызыў запасных у Чырвоную Армію на Украіне, у Беларусі і яшчэ ў чатырох ваенных акругах сталінішчы ў Польшчы было няясным. Пра гэты прызыў прыводзіліся, як мора перастаўся дзяржава выявіць такое бяспалае і

такі бысты развал, які няпер ужо мае месца ва ўсёй Польшчы. Наколькі, аднак, гэты развал у наяўнасці, а польскія дзеянні поўнасна абанкротіліся і няздольны змяніць становішча ў Польшчы, наша Чырвоная Армія, атрымаўшы буйнае пашунае па апошнім прызыму запасных, павінна з часцю выканаць пастаўленую перад ёю пачатную задачу.

Урад выражае шчырую ўпэўненасць, што наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія пажажа і на гэты раз сваю баваўную магучасць, свядомасць і дысцыпліну, што выкананне сваёй вялікай вызваленчай задачы яна накрыве новымі подвігамі, гераізмам і славай.

Разам з тым, Савецкі ўрад пераправадзіў копію сваёй ноты на імя польскага пасла ўсім урадам, з якімі СССР мае дыпламатычныя адносіны, і пры гэтым заявіў, што Савецкі Саюз будзе праводзіць палітыку нейтралітэта ў адносінах ўсіх гэтых краін.

Гэтым вызначаюцца нашы апошнія меры прыгнетыву па лініі знешняй палітыкі.

Урад з'яўляецца таксама да грамадзян Савецкага Саюза з наступным раз'ясненнем. У сувязі з прызымам запасных сярод нашых грамадзян заўважылася імкненне накіраваць павольны харчоў і іншых тавараў з-за бязішч, што будзе ўведзена картачная сістэма ў галіне снабжэння. Урад лічыць неабходным заявіць, што ён не мае намеру ўвядзіць картачнай сістэмы на прадукты і пратавары, нават, калі выкліканыя знешнімі падзеямі дзяржаўныя меры заняцця на некаторы час. Баюся, што ад празмерных закупак харчоў і тавараў патерпіць толькі тыя, хто будзе гэтым займацца і накіраваць неабходныя запасы, падвяргаючы іх небяспечнаму існаванню. Наша краіна забяспечана ўсім неабходным і можа абыйсціся без картачнай сістэмы ў снабжэнні.

Наша задача цяпер, задача кожнага рабочага і селяніна, задача кожнага студэнта і інтэлігента, заключаецца ў тым, каб часна і самаадтана працаваць на сваім паслу і тым аказваць дапамогу Чырвонай Арміі.

Што датычыць байноў нашай слаўнай Чырвонай Арміі, то я не сумняваюся, што яны выканаюць свой абавязак перад радзімай — з часцю і са славай.

Народы Савецкага Саюза, усе грамадзяне і грамадзянкі нашай краіны, байцы Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота згучаваюць, як ніколі, вакол Савецкага ўрада, вакол нашай большавіцкай партыі, вакол свайго вялікага правадара, вакол мугра таварыша Сталіна, для новых і яшчэ нябачаных поспехаў працы ў прамысловасці і ў калгасах, для новых слаўных перамож Чырвонай Арміі на баявых франтах.



ЗАХОДНІМ БЕЛАРУСАМ

Палілі вас агнём, знішчалі вас мячом, Не смелі гаварыць вы моваю сваёй, Вы плакалі крывёй пад панскім бізном, За вас хваралі мы і сэрцам і душой.

Даволі мучыў вас праняты польскі нат, Руку братскую прымі, таварыш—родны брат! Хай згіне польскі пан! Прабуй рашучы час! Чырвоны, вольны сцяг наверх з'однае нас! Заходні беларусі! Ты вышэй грамадой, Наб з намі паводна любімыя палі, Бо мы адной сям'і, бо мы адной зямлі, Нам з нашай маткай жыць—чырвоная Масква, ПЯТРУСЬ БРОУНА.

Даволі слухаць больш пакнуты спеў бароў, За волю вы пайшлі, для любых ніў і сёл... І белаю арму, што падае на дол... Ніколі не ўзняць драпежных кіпцюроў!

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ГЕНЕРАЛЬНАГА ШТАБА РСЧА 17 ВЕРАСНЯ

З раніцы 17 верасня войскі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі перайшлі граніцу на ўсёй заходняй лініі ад ракі Заходняя Дзвіна (наша граніца з Латвіяй) да ракі Днестр (наша граніца з Румыніяй). Актывыя слабыя перадавыя часткі і рэзервы польскай арміі, нашы войскі к вечару 17 верасня дагналі:

На поўначы — у Заходняй Беларусі м. Глубокае, станцыю Парафіянава, аэрадром чыгуначнага вузла Малодзечна і м. Заломы.

На баранавіцкім напрамку частыя Чырвоная Арміі фарсіравана рака Німан і заплылі м. Нарышчы, м. Мір, Палончана, чыгуначны вузел Баранавічы і Сноў.

На поўдні — у Заходняй Украіне — нашы войскі занялі гарады Ровно, Дубно, Збарж, Тарнопаль, Маламы.

Наша авіяцыя збіла: 7 польскіх знішчальнікаў і прымысла да пасадкі 3 цяжкіх бомбардзіроўшчыка, знішчыў яшчэ загарымак. Насельніцтва сустракае наўсмясена часткі Чырвонай Арміі з лікаваннем.

ВЫКАНАЕМ СВАШЧЭННЫ АБАВЯЗАК

ГІЕУ. 17 верасня. (ТАСС). Усепародным абавязаннем сустража Савецкая Украіна прамову па радыё гаворы Савецкага ўрада таварыша В. М. Молатава. На заводах, фабрыках, у калгасах і саўгасах, на кватэрах і на вуліцах гарадоў і сёлах слухалі прапоўныя гуты прамовы.

У рэзальюцыі, прынятых на мітынгах і рэзальюцыі, прынятай на поўтарнае ўрадавае пасланне, рабочыя і служачыя фабрыкі імя Карла Маркса, — распараджэнне Савецкага ўрада аб пераходзе часткамі Чырвонай Арміі граніцы для зручнага пося для ўсіх выпадковасцей і нечаканасцей, якія могуць стварыць пагрозу для СССР.

— Мы горача вітаем, — пішучы ў рэзальюцыі, прынятай на поўтарнае ўрадавае пасланне, рабочыя і служачыя фабрыкі імя Карла Маркса, — распараджэнне Савецкага ўрада аб пераходзе часткамі Чырвонай Арміі граніцы для зручнага пося для ўсіх выпадковасцей і нечаканасцей, якія могуць стварыць пагрозу для СССР.

— Чырвоная Армія ўсёй сваёй магучасцю і доблесцю налязіна абароніць жыццё і маёмасць пражываючых у Польшчы украінцаў і беларусоў.

РЭЗАЛЮЦЫЯ СХОДА МІНСКАГА ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА

Заслухаўшы паведамленне сакратара ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка аб прынятым Савецкім Урадам рашэнні — аказваць узброеную дапамогу прапоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў іх барацьбе за вызваленне ад іга польскіх панцоў, партыйны актыву горада Мінска ад імені ўсіх комуністаў палкам і поўнасна адбавае і гаворыць вітае шчырую палітыку Савецкага ўрада.

Партыйны актыву заклікае ўсіх комуністаў, партыйных і непартыйных большавікоў, усе прапоўныя яшчэ больш умацаваць мабільнасны гатоўнасць, павысіць рэвалюцыйную пільнасць, базілісна выкарачываць прыгнетывыя ворагаў народа і праўдлівыя магчымыя выдзікі воражых элементаў.

Актыву абавязвае ўсіх членаў і кандыдатаў партыі Мінскай арганізацыі быстра і рашуча забяспечыць правядзенне ў жыццё намечаных мерапрыемстваў па ўмацаванню абароназдольнасці краіны, забяспечыць арганізацыю прапінатэраў і прапінатэраў абароны горада, бесперабойную работу прапінатэраў і ўстаноў, спакой і арганізаванасць насельніцтва горада.

Партыйны актыву ад імені ўсёй партыйнай арганізацыі заклікае партыю Леніна—Сталіна, Савецкаму Ураду і мудраму правадору народаў таварышу Сталіну, што большавікі Мінска не пакідаюць сваё сіла і жыцця ў барацьбе за вызваленне ўскладзеных на іх гістарычных задач, да апошняй кроплі крыві будучы змагацца за сваю сацыялістычную радзіму.

Мы аддаем сабе поўны ацот ва ўсёй велічы стаўных перад нашай краінай задачу ў сучасны момант. Мы аддаем сабе поўны ацот у сувесна-гістарычным значэнні прынятага Савецкім Урадам рашэння і клянемся з часцю выканаць ускладзенныя на нас задачы.

Няхай жыць наша сацыялістычная радзіма!

Няхай жыць пераможная партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыць наша доблесная Чырвоная Армія!

Няхай жыць прапоўны Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны!

Няхай жыць вялікі гений чалавечтва, правадзір і арганізатар сацыялістычных перамож—дарогі і любімы Іосіф Вісар'янавіч Сталін!

НА СХОДЗЕ ПАРТЫНАГА АКТЫВА Г. МІНСКА

Звыш тысяч чалавек комуністаў, кіруючых работнікаў рэспубліканскага абласнога і гарадскога партыйнага актыва сабраліся на сход, прысвечаны рашэнню Савецкага ўрада аб аказанні брацкай дапамогі прапоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў іх барацьбе за вызваленне ад іга польскіх панцаў.

З якой прамовай, цёпла сустраці ўдзельнікамі схода, выступіў сакратар ЦК КП(б)Б, член Ваеннага Савета Беларускага фронту тав. Панамарэнка. Яго паведамленне аб рашэнні Савецкага ўрада, аб вялікім палітычным ўзыме сярод часткі Чырвонай Арміі Беларускага фронту, выступіўшых на вызваленне загада Савецкага ўрада, неадарозна прарываліся буннымі ваяўніц ў час пераможнай Чырвонай Арміі, у час партыі Леніна—Сталіна і мудрага правадара прапоўных усяго свету — вялікага Сталіна. Тав. Панамарэнка паставіў перад партыйным актывам рал практычных задач, якія вынікаюць з сучаснай абстаноўкі.

СХОД КОМСАМОЛЬСКАГА АКТЫВА Г. МІНСКА

Учора ў нашым гораду Дома партатыва адбыўся сход комсамольскага актыва г. Мінска. Сход з вялікім удзелам пад прымітальнымі воклічамі выбаў пачаты прызыму ў стасаве членаў і кандыдатаў Палітбюро ЦК ВКП(б), а таксама тт. Лімітравы, Хозе Дыяс, Даларэс Ібаруры і Тальмана.

У стасаві прэзідыума выбары сакратара ЦК КП(б)Б тт. Панамарэнка, Булагін, Грэкава, Мазін, Жылілін, старшыня СНК ВССР тав. Бялязін, старшыня Праўдыва Вярхоўнага Савета ВССР тав. Паталеніч, камандуючы Беларускай Асобай Ваеннай Акрутай тав. Кавалев, Народны Камісар Унутраных Спраў ВССР тав. Пакава, і іншыя.

На сходзе выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка, які сямніўся на задачку актыва комсамода, у сувязі са стварэнняў абстаноўкай.

Сход актыва з вялікім удзелам пад буннымі ваяўніц «Ура» прыняў тэкст прывітаннага пісьма слаўным байцам, камандзірам і падпартыйнікам Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Прынята прывітаннае пісьма да вялікага правадара народаў таварыша Сталіна, гаворы Савецкага ўрада таварыша Молатава і наркома абароны тав. Варашылава.

НОТА УРАДА СССР, УРУЧАНАЯ ПОЛЬСКАМУ ПАСЛУ У МАСКВЕ РАНЦАЙ 17 ВЕРАСНЯ 1939 ГОДА

Пан пасол! Польска-германская вайна выявіла ўнутраную несамацельнасць польскай дзяржавы. На працягу дзесяці гадоў ваенных аперацый Польшча страціла ўсе свае прамысловыя раёны і культурныя цэнтры. Варшава, як сталіца Польшчы, не існуе больш. Польскі ўрад распаўся і не праявіў прызнакаў жыцця. Гэта значыць, што польская дзяржава і яе ўрад фактычна перасталі існаваць. Тым самым спынілі свае дзеянні дагаворы, заключаныя паміж СССР і Польшчай. Прадстаўленай самай сабе і пакінутая без краўдніцтва, Польшча ператварылася ў зручнае поле для ўсіх выпадковасцей і нечаканасцей, якія могуць стварыць пагрозу для СССР. Таму, будучы дагэтуль нейтральным, Савецкі ўрад не можа больш нейтральна адносіцца да гэтых фактаў.

На тэрыторыі Польшчы, кінутыя на волю лёсу, заставаліся безабароннымі.

У сувязі з такой абстаноўкай Савецкі ўрад аддаў распараджэнне Галоўнаму Камандванню Чырвонай Арміі даць загад войскам перайсці граніцу і ўзяць пад сваю абарону жыццё і маёмасць насельніцтва Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

Адначасова Савецкі ўрад мае намер прыняць усе меры к таму, каб вызваліць польскі народ са злопалучнай вайны, куды ён быў увернут яго неразумнымі краўднікамі, і даць яму магчымасць зажаць мірных жыццёў.

Прыміце, пан пасол, запэўненні ў поўнай да Вас павазе.

Народны Камісар Замежных Спраў СССР В. МОЛАТАУ.

Надзвычайнаму і поўнамоцнаму паслу Польшчы п. Гржыбюўскаму. Масква.

НОТА ўрада СССР, уручана я РАНЦАЙ 17 ВЕРАСНЯ 1939 ГОДА ПАСЛАМ І ПАСЛАННІКАМ ДЗЯРЖАЎ, МАЮЧЫХ ДЫПЛАМАТЫЧНЫЯ АДНОСІНЫ З СССР

Пан пасол, Прывітаючы Вас прыкладаем пры гэтым ноту ўрада СССР ад 17 верасня г.г. на імя польскага пасла ў Маскве, маючы на дачучыню ўрада заявіў Вам, што СССР будзе праводзіць палітыку нейтралітэта ў адносінах паміж СССР і (найменаванне краіны)?.

Прыміце, пан Пасол, запэўненні ў поўнай да Вас павазе.

Народны Камісар Замежных Спраў Саюза ССР В. МОЛАТАУ.

17 верасня 1939 года.

*) Гэты тэкст накіраван дыпламатычным прадстаўнікам Германіі, Італіі, Ірана, Кітая, Японіі, Вялікабрытаніі, Францыі, Афганістана, ЗША, Турцыі, Фінляндыі, Балгарыі, Латвіі, Мангольскай Народнай Рэспублікі, Літвы, Эстоніі, Швецыі, Грэйцыі, Бельгіі, Румыніі, Тувінскай Народнай Рэспублікі, Дзвы, Нарвегіі, Венгрыі.

РАДАСЦЮ, ШЧАСЦЕМ І БАГАЦЦЕМ НАПОУНЕНА СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

МЫ ПЕРАМОЖАМ

З рэвалюцыйні митынг рабочых, інжынераў, тэхніку і служачых завода імені Варашылава

Прэзэрніны польскія планы пазбавілі нашых братоў — працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны сваёй савецкай радзімай, захавалі іх у зашугі кабылі і прыгнечалі. Яны кінулі ў крыжавую мясарубку другой імперыялістычнай вайны.

Даведзены да галечы і разарэння, працоўныя Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны палімаюць сцяг вызваленчай вайны і рэвалюцыйнага паўстання супроць сваіх прыгнечальнікаў.

Наша родная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, верная ідэалам міжнароднай пролетарскай сацыялістычнай і брацтва народаў, уярэцця ўстае на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, жае на сваю родную зямлю.

Мы іхем не як заваявальнікі, а як вызваленыя нашых братоў па класу — беларусоў, украінцаў і працоўных Польшчы, з якімі мы звязаны гістарычнымі ўзаімабрацтва і барацьбы супроць прыгнечальнікаў.

Мы іхем ім публічна вызвалены ад іх эксплуатацыі і нацыянальнага гнёту, мы іхем ім шчаслівае і радаснае жыццё.

Мы, рабочыя і служачыя, з пачуццём годнасці і вялікай радасці адказваем на заклік таварыша Малагава і лічым сваім святым абавязкам перад нашай сацыялістычнай радзімай, — сваёй часовай стаханавскай работай, сваёй высокай святамою дапамогай нашай роднай і любімай гераічнай Чырвонай Арміі ў выкананні яе гістарычнай місіі. У любы момант мы гатовы паявамо ўсе, як адзіны, ранава выступіць на абарону нашай сацыялістычнай радзімы і дапамагчы працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны і працоўным Польшчы вызваліцца ад іх эксплуатацыі і прыгнечання.

Поўныя рэвалюцыйнага сацыялістычнага свядзення, бязмежнай любі і адданасці вялікай радзіме, вялікаму Сталіну, наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, уяеь наш савецкі народ выканае да канца свайго святочнага абавязка перад радзімай, перад працоўнымі ўсяго свету.

Мы ведаем, што абавязкова і пашоўна пераможам, бо нас выдзе вялікі стратэгі сацыялістычнай рэвалюцыі, геніяльны маршал камунізма таварыш Сталін, бо на чале нашай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі стаіць не выпрабаваны палкаводзец, першы маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў.

Няхай жыве наша слаўная гераічная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія! Няхай жыве мудры палкаводзец Арміі сацыялізма Клімент Ефрэмавіч Варашылаў!

Няхай жыве найвялікшы геній чалавечтва, вялікі маршал камунізма — родны, любімы Сталін!

КАЛГАСНАЕ ПРЫВІТАННЕ БРАТАМ ПА КЛАСУ

З велізарным патхненнем слухалі ўчора калгаснікі і калгасніцы сельсагаспадарчай арміі «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна, выступленне на радыё старшыні Саўзнаркама СССР і Народнага Камісарата па Замежных Справах Вячаслава Міхайлавіча Малагава. Кожнае мудрае слова гаворыць нам пра тое, напайна сэрцы шчаслівых калгаснікаў патрыятычным пачуццём, гарачай любоўю да сваёй любімай сацыялістычнай радзімы, большасці партыі і вялікага Сталіна.

Ва ўсіх брыгадах калгаса адбыліся многалюдныя митынгі. Калгаснікі і калгасніцы гарача віталі заяву Вячаслава Міхайлавіча Малагава аб рашэнні Савецкага ўрада аказаць брацкую дапамогу працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў вызваленні ад іх польскіх панцоў і капіталістаў.

Мы з радасцю далучаемся да выступлення гаворы Савецкага ўрада, — заявы на митынг брыгадзёр першай агародняй брыгады тав. Ткачоў. — Тав. Малагава выказаў думкі і пачуцці ўсяго вялікага 170-мільённага савецкага народа. Польскі ўрад абіраўся і аставіў краіну і народ на волю лёду. Савецкі народ прапаведавае брацкую руку дапамогі рабочым і сялянам Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Наша доблесная Чырвоная Армія, уступіла на зямлю Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, якая з'яўляецца нашай роднай зямлёй і яе шчасце і радасць працоўных беларусаў і украінцаў. Мы іхем шчырае калгаснае прытанне, — гаворыць у сваім выступленні калгаснік Міхай Васільевіч Чарняўскі, — братам па класу працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, якія вызваліліся ад прыгнечання польскіх панцоў і імкунца да такога-ж шчаслівага і радаснага жыцця, якім жыве наш савецкі народ. Мы падзяем і поўнацю адабраем мерапрыемствы Савецкага ўрада.

Мы, калгаснікі, заўсёды гатовы па закліку партыі і ўрада стаць на абарону сваёй квітнеючай савецкай краіны.

У адпаведна прынятай рэзалюцыі калгаснікі і калгасніцы сельсагаспадарчай «Чырвоны агароднік» шпуну:

«Падзяем і поўнацю адабраем мерапрыемствы Савецкага ўрада па аказанню брацкай дапамогі працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Мы яшчэ лепш будзем працаваць на нашых квітнеючых калгасных палях. Мы гатовы ў любую мінуту стаць на абарону сваёй дарогай радзімы і аказаць дапамогу нашым братам з Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Няхай жыве наша доблесная Чырвоная Армія!

Няхай жыве Народны Камісар абароны, першы маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў!

Няхай жыве наша родная сацыялістычная партыя большасці і яе мудры праводнік наш родны таварыш Сталін!»

МЫ ІЯСЕМ ІМ РАДАСЦЬ І ШЧАСЦЕ

(Рэзалюцыя калектыва рабочых і служачых завода імені Дзімітравы).

МАГІЕЎ 17 верасня. Заслухаўшы паведамленне па радыё гаворы Савецкага ўрада і Народнага Камісара па Замежных Справах таварыша Вячаслава Міхайлавіча Малагава, агучылі сходы рабочых, ІТР і служачых завода імені Дзімітравы гарача вітае і адабрае рашэнне Савецкага ўрада, пагравана на вызваленне брацкіх народаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад іх польскіх памешчыкаў і капіталістаў, ад усякага нацыянальнага прыгнечання і басраўя.

У нашым прынятым савецкім ўрадам, выражана наша брацкая саўдаринасць і клопаты ўсяго нашага многалюднага савецкага народа ад прыгнечання братах па класу.

Мы ішча раз паказваем на справе ўсяму свету, што Савецкі Саюз ёсць аплот міру, што Савецкаму Саюзу чужды палітыка захватаў, насіла і прыгнечання, што вызвалены рух прыгнечаных народаў заўсёды знойдзе гарачы воцук, сімпатані і падтрыманне ўсяго савецкага народа.

Для паспяховага выканання пастаўленых перад доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй заклік калектыву нашай

завода абавязваемца ішча лепш і упорней працаваць кожнаму на сваім месцы для выканання вытворчых заданняў, пагравана да забеспячэння абароназольнасці тыла і баявой магучнасці Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.

Мы заўвнем нашу партыю і ўрад, што заўсёды гатовы ў любую мінуту па першаму закліку стаць у перадавыя рады байцоў, якія нясуць поўнае вызваленне, свабоду, радаснае, шчаслівае жыццё нашым братам — працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Няхай жыве міжнародная саўдаринасць працоўных ўсяго свету!

Няхай жыве Савецкі ўрад і яго глава Вячаслаў Міхайлавіч Малагава!

Няхай жыве наша вялікая пераможная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія і яе праводнік — першы Маршал Савецкага Саюза тав. Варашылаў!

Няхай жыве вялікая, магучая камуністычная партыя большасці!

Няхай жыве наш любімы праводнік, наш стаўнік і бацька працоўных ўсяго свету таварыш Сталін!

ДЗЕ ПАНАВАЛА ГАЛЕЧА, ЗАКВІТНЕЕ ВЯЛІКАЕ ЧАЛВЕЧАЕ ШЧАСЦЕ

Надышоў доўгачаканы, радасны, гістарычны дзень вызвалення народаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Гарача і сардэчна вітаем мы сваіх родных братоў, якія доўгія гады пражылі нечалавечыя зыскі ад лютых панцоў-памешчыкаў на ўсёй, ад кроважарных фабрыкаў да іных звырных эксплуатацыйных працоўных у горадах. Панскія жаншары, нібы раз'ярэныя псы, учынілі ў міры час налёты на беларускія і украінскія сёлы, не менш страшыны і дзікія, чым налёты ворага ў часе вайны.

Беларускія і украінскія мястэчкі і гарады доўгі час сталіся пад несупынным гнётам беланаскай Польшчы. Былі задушаны жыццё, культура, родная мова і габавалася дастойнасць чалавеча, нібы ў жудасныя гады сярэневеж'я. Беспасветная цемра атручэння туманам вісела над краем.

Працоўныя Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны агалелі да шчунту, зрабіліся жабрацкамі.

На крык паратунку кроўных бретоў адкінуўся, як адзіны чалавек, увесь многалюдны вольны і шчаслівы савецкі народ. Гэта наш вялікі абавязак. Інаш мы не можам рабіць. Наш кіраўніцтвам мудрай партыі Леніна—Сталіна, па загаду Савецкага ўрада магучага, доблеснага, пераможнага Чырвонай Арміі вырвае пагражаныя слухы і пайшае ратаваць родных братоў ад векавечнага панскага гнёту, ад нечалавечых пакут, ад страху, жудасней і руйнаваўчай вайны, ад знішчэння і здымоў, жонак і дзяцей.

Наша гераічная і слаўная Чырвоная Армія нясе вызваленне і радасць усім працоўным—рабочым, сялянам, інтэлігенцыям.

Ніякія межы, ніякія пагражаныя слухы больш не пазеяць, не паякуць на часткі нашую родную зямельку. Нашыя родныя браты з Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны пры дапамозе Чырвонай Арміі вызваліцца з векавечнай пакасы сваёй радзімы, там, дзе панавалі годзі, нястача і несупынная няволя, — палер запануе радасць і вялікае чалавечае шчасце.

ЗМІТРОК БЯДУЛА

Пісьменнік-ардынаносец

ГОРАЧА ВІТАЕМ МУДРОЮ СТАЛІНСКУЮ ПАЛІТКУ

ГОМЕЛЬ 17 верасня. Тысячы чыгуначнікаў Беларускай чыгуначі слухалі па радыё прамову гаворы Савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Малагава.

У абедзены перапынак і пасля работы ва ўсіх падраздзяленнях адбыліся многалюдныя митынгі. Рабочыя, інжынеры і тэхнікі, хатня гаспадыні ў сваіх выступленнях і рэзалюцыях гарача віталі мудрую сталінскую палітыку, азорныя мерапрыемствы Савецкага ўрада, пагравана на выкананне абавязку перад братамі — беларусамі і украінцамі, якія гады знаходзіліся пад ігам польскіх панцоў.

На митынг у паравозным дэпо Гомель выступіў машыніст-краваносаец т. Крупадэраў. Ён заявіў:

Мерапрыемствы Савецкага ўрада па аказанню дапамогі нашым братам і сёстрам з Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны выражаюць волю ўсяго многалюднага савецкага народа. Яшчэ цясней згуртаваўшы свае рады яшчэ большасці партыі і вялікага Сталіна, мы гатовы ўсе, як адзіны, выступіць на абарону нашай краіны. Калектыву дэпо Гомель з часцю выканае свой абавязак перад радзімай.

Калі 500 чалавек прысутнічала на митынг у гомельскім вагонным участку. Каваль-стаханавец тав. Савенкаў у сваім выступленні заявіў:

Наш сталінскі народ тав. Дзюбар Майсеевіч Кагановіч даў абяцанне таварышу Сталіну і XVIII з'езду партыі, што, калі спатрэбіцца, чыгуначнікі з часцю спарываюцца з задушальным перавозам. Мы, чыгуначнікі пагражанай магістралі, па вытанна выканаем гэту баявую задачу.

У сваёй рэзалюцыі калектыву вагоннага участка гарача вітае мудрую сталінскую палітыку наша ўрада і абавязуюцца шчырай разгарнуць сацыялістычнае саўбонітва і забеспячыць узорнае працоўнае паліццоў.

Чыгуначнікі пагражанай магістралі баюць на сабе канкрэтны абавязаванне да далейшаму разгортванню стаханавскага руху і баявой пахоты ў нашы дзні.

Р. СЫРІН.

НА ІЯСЕМ САКРУШАЛЬНЫ УДАР ВОРАГУ

(Рэзалюцыя калектыва рабочых і служачых завода імені Кірава)

ВІПЕБСК 17 верасня. Заслухаўшы інфармацыю аб паведамленні гаворы Савецкага ўрада і Народнага Камісара Замежных Спраў тав. Малагава аб мерапрыемствах савецкай дзяржавы па абароне ітарасоў народаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў сувязі з поўным банкруцтвам польскага ўрада, — мы, рабочыя і служачыя віцебскага станкабудучага завода імені Кірава, падзяем і поўнацю адабраем мерапрыемствы нашага Савецкага ўрада.

Мы заўвнем нашу партыю, Савецкі ўрад і праводзіра народаў вялікага Сталіна, што па першаму закліку партыі і ўрада ўсе, як адзіны, выступілі на абарону нашай квітнеючай радзімы і на іясем сакрушальны ўдар любому агрэсору, усім тым, хто папрабуе наўрушыць нашу мірную працу, наша ўсперамаганне шчасце ўперад, да камунізма.



Сям'я стаханавца—калгасніка сельсагаспадарчай «Чырвонае світанне» (Хойніцкі раён, Палескай вобласці) А. М. Зубна, якая атрымала з трох дачок і сына, вырабавала да першага ліпеня 900 працадзён. За сваю часную калгасную працу сям'я атрымала ў аванс 10 цэнтнераў жыта. На здымку: А. М. Зубноў ў кругу сям'і і гасцей святую імяны ўнучка Валодзі. Фото Б. М. Хеніна (Фотакроніка БЕЛТА)

АДНАДУШНАЕ АДАБРЭННЕ

З вялікай увагай і зацікаўнасцю выслушалі мы двухтысячны калектыв чырвона-пашэйскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» паведамленне па радыё гаворы Савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Малагава аб рашэнні ўрада аказаць брацкую дапамогу ў барацьбе за сваё вызваленне працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

У сваім выступленні механік фабрыкі т. Валішчэў пад гукі абаронна ўсяго митынга вітае прынятае ўрадам рашэнне і заклікае рабочы калектыв ішчэ больш мабілізавацца на выкананне вытворчых планаў, набываць і ўдасканальваць ваенныя веды.

Уважліва слухала я па радыё выступленне таварыша Малагава, — гаворыць стаханавец тав. Карнялеўска, — і з горасцю заўважваю, што я, як і ўсе працоўныя нашай краіны, гарача адабраю рашэнне, прынятае Савецкім ўрадам. Мы ўпэўнены ў тым, што наша доблесная Чырвоная Армія з часцю выканае ўдасканаленыя на не адказныя задачы і вызваліць нашых братоў па класу ад панскага гнёту.

З свайго боку мы, рабочыя, абавязаны ішчэ лепш працаваць, ішчэ больш упорна змагацца за колькаснае і якаснае выкананне профінплана, дасканала авалодваць ваеннымі ведамі, каб у патрэбны момант стаць на абарону сваёй любімай квітнеючай радзімы.

У прынятай рэзалюцыі двухтысячны калектыв фабрыкі гарача адабрае мудрае рашэнне партыі і Савецкага ўрада і абавязуюцца дасканала закончыць вытворчую галавую праграму.

А. КІРІН.

КРЫНЦА ВЫСОКІХ ДАХОДАЎ

ГРЭСБ. У калгасе «Чырвоны пупілавец» Паларнаўскага сельсавета, грамадская жывёлагадоўля стала адной з асноўных крыніц высокіх даходаў. Толькі за апошнія чатыры гады пагалоўе буйнай рагатай жывёлы калгаса вырастае ў 4 разы, пагалоўе коней і свіней—у 2,5 раза. У мінулым годзе жывёлагадоўля калгаса дала 68.395 рублёў чыстага даходу. Сёлета даходы ад жывёлагадоўлі складуць звыш 100 тысяч рублёў.

За грамадскай жывёлай калгаса наладжан узорны догляд. Гэта забеспячыла атрыманне высэйшых удояў і высокаякаснай прадукцыі. У 1938 годзе ў сярэднім на кожную фуражную карову ўдой склаў 2.856 літраў малака. Сёлета ўдой на кожную карову будзе роўны 3.750 літраў.

Грамадская жывёла калгаса ўтрымліваецца ў добра абсталяваным памашкані са спецыяльнымі кармашкамі, канізаній і электрычным асвятленнем. Кармленне жывымі прывозіцца строга па рашэнню, увезен настаяным ўнутраным распарадак.

ЭЛЕКТРЫФІЦЫРАВАНА 45 КАЛГАСАЎ

ОРША (Кар. «Звязды»). Сацыялістычная сельская гаспадарка раёна з кожным годам усё больш і больш узабываецца пераходзіць машынай тэхнікай. На тэрыторыі раёна працуюць 4 машына-трактарныя станцыі з вялікім паркам складаных сельсагаспадарчых машын.

На прастаных калгасных палях працуюць 159 магучых трактараў, 36 камбайнаў, 32 ільняперабіракі, сотні складаных малазатараў і жняварак.

Непазаваленнай стала калгасная вёска. Калгасы жывуць культурна і заможна. Толькі за апошнія гады яны за свае сроткі набылі 66 аўтамашынаў, устанавілі

47 нафтавых рухавікоў і 99 электрамагучараў, агучылі магучнасцю ў 925 кілават.

З прастаных і заможных хат калгаснікаў навуча знікае карасіная ляпка. Яе замяняе яракае святло электрычнасці. У раёне поўнацю ўжо электрыфіцыравана 45 калгасаў. 4028 лямпачак ільня ярака гарыць у дамах калгаснікаў.

У культурным жыцці калгаснікаў радзі станаўшца пярвейшай неабходнасцю. У раёне прымаюцца ўсе меры для пашырэння радзісці. У 32 калгасах ужо ўстапуўлена 850 радзіскапрак.

Балоты ператвораны ў квітнеючыя палі

МОЗІР. Непраходнымі былі раней балоты на тэрыторыі калгаса «Чырвоная Дуброва». Калгаснікі рашылі прымушыць балоты даваць багаты ўраджай. Пачалася асушка, хутка павяліся роўныя палы, на якіх сыякала вада. Пасля пачалі апрацоўваць асушанае балота і сям'я на ім хлябы.

На асушаных землях калгас у гэтым годзе зняў высокі ўраджай. З кожнага гектара сабрала на 18 цэнтнераў аўса.

У ЛОМЕ КУЛЬТУРЫ

АСПАВІЧЫ. У бітучым месцы на акраме гарадскога Дома сацыялістычнай культуры будучы дэманстрацыя гукавыя мастацкія кінофільмы: «Гарнікі», «Дружыя сустрачаюць вясню», «Богатая невеста», «Чысты», «Дружыя», «Походзіць і ішчэ».

У мастэчку Грэцкага хутка закачываецца распіранне клуба для рабочых і служачых механізаванага десапункта. У клубе ўстапуўляецца новая стапынарная кіностапуўка. Будзе абсталяван радзісвуэц.

НОВЫ СЛУЦК

Слупе да Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі быў гудым прывіліжыльным гарадком. Над імі хібаркамі ўзышліся купалы паркуаў і манастыроў — аналогі мранабесы. Гэта быў горад мяшчан, чыноўнікаў, панцоў.

Непазаваленым стаў Слуцк за гола савецкай улады. Ён вырас у культурны сацыялістычны горад. Набудаван рад прамыястваў, многа жылых дамоў, яроў, дзіцячых садоў, школ. У апошнія гады на ўпарадкаванне горада зрасхавана 4,5 мільёна рублёў.

Янаўна Бездзяржаецт закончыў складанне генеральнай схемы планіроўкі горада. Схема заперэджана прывіліжыным гарадскога савета. Планіроўка горада разлічана на 15—20 год. Намычаюцца будаўніцтва новых жылых дамоў, культурных устаноў, пашчэў, фізкультурных стадыёнаў, парка культуры і адпачынку, свера.

У 1940 годзе пачынацца будаўніцтва новай гасцініцы. На плошчы ў 15 гектараў у жывапіснай мясцовасці будзе створан парк культуры і адпачынку. На беразе рэкі ўзнікнуе вялікі пляж, лоджаная станцыя. Цэнтральны стадыён будзе ўмяшчаць 5 тысяч чалавек.

Вялікае развіццё атрымае мясцовая прамыясаваць. Намычаюцца пабудова мясакамбіната, лтшпакамбіната, хлябаварова, плаштаронічна-сушыльнага і піваварнага заводу, мэбэльнай фабрыкі, чыгуначна-механічнай майстэрні і ішчэ.

Ужо ў бліжэйшыя гады жывёлы фонд горада павялічыцца на 11,5 тысячы чы метраў, у цэнтры горада вырастыць прыгожыя прахадныя вуліцы. Праект прадугледжвае пабудову валаправала і каналізацыі, коштам у 4,5 мільёна рублёў. Першая чарга пачае будавацца з 1940 года. Вулічны горада пакрыюцца асфальтам і будучы азеленыя.

З культурных устаноў намечана пабудова кінаатэатра, будынка гарадскога тэатра і музычнай школы.

Жылыя дамы для рабочых-дзрвапрацоўшчыкаў

Скончана будаўніцтва дзрвапрацоўчага дома на тэрыторыі рабочага пасёлка Новабеліцкага дзрвапрацоўчага камбіната. На будаўніцтва было расхавана 150 тыс. рублёў.

Добра аддзеленыя кватэры ўжо заселены сям'ямі рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў камбіната.

Дзямі закладзен фундамент новага 8-кватэрнага дома.

Высокі ўраджай ільносемя

ДУБРОЎНА. Выдатныя рэзультатаў у павышэнні ўраджайнасці ільну і ільносемя дабіліся вясняныя калгасы «Чырвоная Палына», Шлявіцкага сельсавета, тт. Аўтаненка і Мужылюўскі. Звяно тав. Мужылюўска атрымала ў гэтым годзе 10 цэнтнераў ільносемя з гектара, а тав. Аўтаненкі — 8 цэнтнераў. Зараз звеняныя старанна дзгядваюць ільнястроу на січэйскач. Мяркуюцца атрымаць на 10 цэнтнераў ільновакана з гектара.

Майстры мастацкай вышыўкі

МАГІЕЎ. 30 майстраў мастацкай вышыўкі і ткацтва вобласці рыхтуюць эканаматы для надхадзячай абласной мастацкай выставы.

Асабліва цікаваць прастаўлае творчасць выдатнай майстрыцы мастацкай ткацтва калгасніцы з Бабруйскага раёна Федасіі Іванаўны Лічквей. Некаторыя з яе работ прастаўлены на Усеаюнаў сельсагаспадарчай выставы. Для абласной выставы тав. Лічквей рыхтуе вялікае пано на тэму «Шчаслівае і заможнае жыццё беларускага народа».

Хатня гаспадыня Дукер'я Іванаўна Зубкова (Дрыбінскі раён) рыхвала вышпны партрэт вялікага правадзіра народаў таварыша Сталіна і пано «Наратнічкі ў дзюры».

У выставы прыме ўдзел кіраўнік вышывальнага гуртка Магілёўскага аўтарамонтажнага заводу Ольга Паўлаўна Мохавя. Яна працуе над партрэтам таварыша Сталіна.

На імя выстаўскага атрымана пісьмо ад жыхаркі Магілёўскай вобласці, зараз студэнткі Ленінградскага інстытута сельсагаспадарчых машын Ольгі Аляксееўны Карпенка. Яна хоча паказаць на выставы мастацкія каўры сваёй работы.

Выдатныя трантарысты</

З радасцю працягваем руку дапамогі нашым братам

ЗА ПАРТЫЮ ЛЕНІНА—СТАЛІНА ГАТОВЫ АДДАЦЬ ЖЫЦЦЁ

КЛІЧАУ. 17 верасня. (Спец. кар. «Звязды»). З вялікім палітычным уздымам сустрэлі працоўныя раёна паведамленне ад рады гомельскага ўрада таварыша В. М. Малацова аб мерапрыемствах савецкай дзяржавы па абароне жыцця і маёмасці нашых братаў, якія пражываюць ў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне. На гэтым поведзе ў 4 галіны дзяржавы ў гарадскім пасёлку мітынг рабочых, служачых, калгаснікаў і савецкай інтэлігенцыі.

Тысяча працоўных раёна, якія прысутнічалі на мітынг, выразілі адзідушнае адданне палітыцы савецкага ўрада. Выступіўшы на мітынг калгаснік сельскагаспадарчай арміі «Наша праца» т. Вязьнін Данека сказаў:

— Мы вітаем мудрую палітыку нашага савецкага ўрада. Усе калгаснікі гатовы ў любую мінуту выступіць на дапамогу нашым братам—украінцам і беларусам, якія дзвяцца год стаялі пад ігом поль-

скіх паноў. За партыю Леніна—Сталіна мы гатовы аддаць сваё жыццё.

— Наш савецкі ўрад не можа абякава глядзець, як ройны нам на крыні беларусы і украінцы перацягваюць і эксплуатаваюць з боку польскіх памешчыкаў і капіталістаў. Мы павінны аказаць ім дапамогу. — залыў спецыяліст райза тав. Дулябенца.

Прывітанні Алякс. Данека сказаў:

— Мы, прывітанні раёна, гатовы хопі сёння выступіць у радах пераможнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і абараняць жыццё нашых братаў і сяспёр. Мы запэўняем жалезнага наркома таварыша Варашылава, што гатовы выканаць любы яго загад.

Мітынг прыняў рэзалюцыю, у якой працоўныя раёна адарылі палітыку савецкага ўрада і залыліся аб сваёй гатоўнасці выступіць ў любую мінуту на абарону сацыялістычнай радзімы.

Ф. РУЦІН.

МЫ ГАТОВЫ СТАЦЬ У РАДЫ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Калектыву работнікаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі з велізарным хваляваннем, пачуццём захаплення і адданасці савецкай вялікай радзіме заслухалі на радыё паведамленне бліжэйшага сарацініка мундара Сталіна; гаворыўшы савецкага ўрада таварыша В. М. Малацова аб рашэнні савецкага ўрада падарыць руку дапамогі прыгнечаным братам на класу Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Мы ўздрылі, што намяраюцца, магутная, пераможная Чырвоная Армія бліскача справіцца з задачай, усталенай на яе партыі і ўрада.

Астаючыся на сваіх участках работ, мы запэўняем нашу партыю і ўрад, што з ішчэ большым энтузіязмам будзем прадаўжаць справу развіцця Беларускай савецкай настанова, адарылі ўсе свае сілы, веды і здольнасці, нажарам узору ды спышліванасці, стойкасці і адданасці ў гэты час вялікіх і сур'ёзных падзей. Ка-

ліж спатрэбіцца, мы ўсе з гордасцю, як падабае кожнаму савецкаму патрыёту, па першаму закліку партыі і ўрада станем у рады нашай слаўнай Чырвонай Арміі.

Няхай жыве мудрая палітыка нашай партыі і ўрада!

Няхай жыве вялікі стратэгі рэвалюцыі, правадзіць працоўных усяго свету наш любімы Сталін!

Няхай жыве бліжэйшы сарацінік вялікага Сталіна — глава савецкага ўрада таварыш Малацаў!

Няхай жыве наша магутная Чырвоная Армія і яе палкавоцел, першы Маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў!

Няхай жывуць нашы браты—працоўныя Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны! Па даручэнню агульнага схода Дзяржаўнай філармоніі БССР:

ПРАГІН, ШЧЭГОЛУ, ГІБХІН, РУДНІК, САЛАБУЦІН.

Гардзімся нашай радзімай

Рэзалюцыя калектыва рабочых картаграфічнай фабрыкі

Сабраўшыся на мітынг і заслухавшы паведамленне аб выступленні на радыё гаворыўшы савецкага ўрада і Народнага Камісара па замежных справах таварыша В. М. Малацова, калектыву картаграфічнай фабрыкі № 3 паўнасі адрае знешнюю палітыку савецкага ўрада.

З пачуццём глыбокага задавальнення і з вялікай годнасцю рабочыя фабрыкі адраіраюць рашэнне ўрада аказаць абраную дапамогу прыгнечаным народам Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, якія з'яўляюцца аб'ектам самай грубай і бесаромнай эксплуатацыі з боку польскіх памешчыкаў і капіталістаў.

Калектыву рабочых, служачых, іжынераў і тэхнікаў фабрыкі абавязваецца з

часцю выканаць заклік гаворыўшы ўрада—прадаваць пастаханаву і сваёй стаханавскай працы абяспечыць бесперабойную работу прамісловасці і аказаць актыўную садыспінасць нашай любаснай Чырвонай Арміі.

Шчыры разгорне сацыялістычнае спаборніцтва за выкананне вытворчага плана!

Няхай жыве наша доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія!

Няхай жыве наша магутная радзіма!

Няхай жыве савецкі ўрад на чале з таварышам Малацавым!

Няхай жыве партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі і мудры таварыш Сталін!

ГІСТАРЫЧНАЕ РАШЭННЕ

Мастакі і работнікі камбіната выяўленчага мастацтва Савецкай Беларусі, заслухавшы на радыё паведамленне Старшага Савета Народных Камісароў і Народнага Камісара па Замежных справах СССР тав. Малацова В. М., з радасцю і натхненнем вітаюць гістарычнае і выключна гуманнае рашэнне савецкага ўрада—падарыць руку дапамогі народам Заходняй Беларусі і Украіны, якія выкамі прыгнечаліся польскімі панамі і ваяцкіняй.

Беларускія мастакі і работнікі камбіната выяўленчага мастацтва горача вітаюць беларусоў і украінцаў Польшчы, узняўшы сцяг свабоды.

Пад ўраўнітвам партыі Леніна—Сталіна мы разам з усімі народамі вялікага Савецкага Саюза будзем будаваць аб'яднаную квітнечую Савецкую Беларусь і Савецкую Украіну.

Голас савецкага студэнцтва

Паўтары тысячы студэнтаў, навукоўцаў і адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў мінскага педагагічнага інстытута імя Горькага сабраліся на мітынг, прысвечаны паведамленню гаворыўшы савецкага ўрада, Наркома Замежных спраў таварыша Малацова аб рашэнні ўрада дапамагчы братам на класу—беларусам і украінцам у іх вызваленчай барацьбе.

Першым з гаворыўшы прамавой выступіў студэнт чацвёртага курса гістарычнага факультэта тав. Пінобург, які сказаў:

— Сёння наш урад, выкаваючы волю вялікага савецкага народа, каб дапамагчы беларусам і украінцам, якія падлялі сцяг паўстання супроць сваіх валанізатараў, аддаў загад часціям Чырвонай Арміі аб пераходзе граніцы. Працоўныя—украінцы і беларусы, якія подалі польскі ўрад, кінуць іх на волю лёсу, зараз будзе мець магчымасць свабодна і радасна будаваць сваё жыццё.

Словы прывітання Савецкаму ўраду, партыі, вялікаму і мудраму Сталіну, таварышам Малацову і Варашылаву тонуць у гоме гарачых апладысментаў і вокалах «ура», патрасаючы сцены вялікага зала.

Амаль 11 мільёнаў украінцаў і беларусоў—гаворыць аспірант тав. Бігюў,—дзвяццаць год задыкчаны, пакуючы ў крывавых кашпях польскіх паноў і фабрыкантаў, пазаўважаны культуры, роднай мовы, права жыцця. Бізун, смерць і зняволенне чыкала таго, хто адважваўся выступіць з пратэстам супроць палкага вавалі.

Няхай жыве Чырвоная Армія, якая п'е аб сваіх сцягах радасць, свабоду і шчасце братам на класу!

А. АСТАПЕНКА.

ПА ГАРАДАХ І СЁЛАХ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

МІНСК—СТАЛІЦА ОРДЭНАНОСНАЙ БССР



Мінск — сталіца ордэнаноснай БССР. На здымку: 1. Дзяржаўная бібліятэка імя Леніна, 2. Дом урада, 3. Дом Лесбела, 4. Дом партыйных курсаў, 5. Палац піанераў і аццэбрата, 6. Дом Чырвонай Арміі.

ГАТОВЫ ВЫКАНАЦЬ ЛЮБОЕ ЗАДАННЕ ПАРТЫІ І ўРАДА

МАГІЛЕЎ. 17 верасня. (БЕЛТА). Пасля перадачы на радыё выступлення Старшага СНК СССР і Наркома Замежных спраў таварыша Малацова ў калгасе «Комінтэрн» Чырвонопольскага сельсавета, абыў мітынг, на якім прысутнічала больш 100 чалавек. Выступіўшы калгаснікі аднадушна адарылі мудрую палітыку савецкага ўрада аб аказанні брацкай дапамогі працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Выступіўшы калгаснік Іван Салагубаў заявіў:

— Наш святочны абавязак — дапамагчы прыгнечаным польскімі панамі нашым братам з Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Пад святочнымі сцягамі Чырвонай Арміі доблесная воінцы прынясуць нашым аднароўным братам даўгачканае вызваленне.

Гроўным з'яўляецца кліч савецкага народа і аб гэтым няхай добра памятаюць векавыя прыгнечаныя украінскага і беларускага народа — польскія паны. Беларусь называюць прышоў кален іх азіекам над працоўным народам.

У прынятай рэзалюцыі калгаснікі адраіраюць палітыку Савецкага ўрада і абавязваюцца яшчэ лепш працаваць, каб паспяхова, па-стаханавску завяршыць аспіна сельскагаспадарчыя работы. Калгаснікі тасма прынялі абавязальства аб умацненні абаронай работы.

Савецкі народ любіць сваю Чырвоную Армію, якая зараз нясе вызваленне адракоўным нашым братам—украінцам і беларусам. У мінулым годзе мой сын загінуў на сваім пасту ў жорсткай схватцы з ворагам. На яго месца ў армію пашоў мой малодшы сын. Такія слаўныя традыцыі савецкага народа.

У прынятай рэзалюцыі калгаснікі залылі:

— Ад усеі душы адрабраем мудрую палітыку Савецкага ўрада. Народы Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі будзе назаўбед вызвалены ад векавога гнёту. Мы ўсе, як адзін, гатовы выканаць любое заданне партыі і ўрада.

дзіце сваіх сіл, калі патрэба будзе, і жыцця за нашу шчаслівую радзіму.

Сёння я са слязьмі радасці на вачах выслухала прамову гаворыўшы ўрада таварыша Малацова. І вітала яе, як маці, як грамадзянку вялікай краіны Савецкай. Усе мы, калгаснікі, з радасцю прымаем руку дапамогі сваім братам з Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Мы будзем яшчэ лепш працаваць, каб мношчце народа багачце, умагоўваць наш тыл.

У прынятай рэзалюцыі калгаснікі залылі:

«Мы горача вітаем і адрабраем рашэнне Савецкага ўрада.

Наша доблесная Чырвоная Армія паясе на сваіх сцягах радасць і вызваленне працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Мы абавязваемся ў найкарапейшым тэрміне закончыць уборку ўраджаю, поўнасі выканаць свае абавязальствы перад дзяржавай»

ОРША. 17 верасня. (БЕЛТА). На мітынг у калгасе «Чырвоныя ўсходы» выступіў калгаснік тав. Каршуноў. Ён сказаў:

— Мне 70 год, але старасць не перанікае мяне ўзніць вітоўку і стаць на абарону сваёй сацыялістычнай бацькаўшчыны. З радасцю я вітаю мудрую палітыку Савецкага ўрада, стаўшага на абарону кроўных наш інтарэсаў.

Савецкі народ любіць сваю Чырвоную Армію, якая зараз нясе вызваленне адракоўным нашым братам—украінцам і беларусам. У мінулым годзе мой сын загінуў на сваім пасту ў жорсткай схватцы з ворагам. На яго месца ў армію пашоў мой малодшы сын. Такія слаўныя традыцыі савецкага народа.

У прынятай рэзалюцыі калгаснікі залылі:

«Ад усеі душы адрабраем мудрую палітыку Савецкага ўрада. Народы Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі будзе назаўбед вызвалены ад векавога гнёту. Мы ўсе, як адзін, гатовы выканаць любое заданне партыі і ўрада.»

ЗА РУБЯЖОМ

ГЕРМАНА-ПОЛЬСКАЯ ВАЙНА

БЕРЛІН. 17 верасня. (ТАСС). Вярхоўнае камандванне германскай арміі апублікавала сёння аперацыйную зводку, у якой гаворыцца:

«16 верасня германскія войскі, якія аперуюць на поўдні Польшчы, паспяхова прадаўжалі сваё наступленне. Лёўоў акружан з трох бакоў. Польскія войскі, якія адступаюць на паўднёвы ўсход, адрэзаны».

У пэнтры Польшчы германскія войскі прадаўжаюць наступленне ў люблінскім напрамку. На паўночны ўсход ад Радома ўзяты горад Ломбін. Германскія войскі захацана 100 польскіх самалётаў. Германскія часці ўступілі ў Кутно. У гэтым раёне перасечана рака Бура.

На ўсходзе Польшчы германскія войскі авалдалі краіскае Врэст-Літоўск. Захацана 600 палонных. На поўні ад Врэст-Літоўска, у раёне Вітоўцы, устаноўлены кантакты паміж перадавымі раздзеленымі часткамі германскай арміі, якія адступаюць з боку Усходняй Прусіі і войскамі, якія працаваюць з Верхняй Сілезіі і Славакі.

Варшава поўнасію акружана германскімі вэйскамі. Спробы палікаў правараша

ПАВЕДАМЛЕННЕ ВЯРХОЎНАГА КАМАНДВАННЯ ГЕРМАНСКАЙ АРМІІ

БЕРЛІН. 17 верасня. (ТАСС). Вярхоўнае камандванне германскай арміі перадае наступнае паведамленне: «8 верасня каля 8 гадзін вечара ў часе ўборкі германскіх сапёраў атрымалі польскія загарджаныя каля маста праз раку Ясельца ў Ясло, узарвалі ўвезеныя ў будаўніцтва маста міны «жэўтага крыжа». Два сапёры хутка пасля гэтага замерлі ад пажару атручванай газамі «жэўтага крыжа». 12 салдат з пажылымі нашкоджанымі ад газавых атручванняў змешчаны ў лазарэт горада Ясло.

Вамісія, якая складаецца з афіцэраў-аэспертаў, урачоў і хімікаў, зараз жа накіравалася на самалёт з Берліна ў Ясло. На палетае дакладных следстваў імі даказана прымяненне газа «жэўтага крыжа». Такім чынам Польшча накіравала пагненне ад 17 чэрвеня 1925 года, якое забараняе карыстанне баявымі атручванымі виччэствамі».

ЛОНДАН. 16 верасня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадае на радыё, што ваенныя дзеянні на заходнім фронце ўсе больш прыгваюць увагу змяняючых ваенных наглядальнікаў, якія вітаюць новае наступленне французскіх войск у сектары Зірк. Гэта наступленне прабурае ад немцаў яшчэ большага напружання сіл. Генерал Гамелен прадпрымае аніроўжныя дзеянні, удлічваючы сілу немцаў. На агульнай думцы, французскі ўрадаў аб'явіў аб падзенні Саарбургу, аднак які ўстрымліваюцца ад гэтага да поўнага акружання горада. Французскія войскі добра ўмацаваліся на германскай тэрыторыі, а французскія самалёты па сваёй якасці значна пераўзыходзяць германскія. Найбольш эфектыўным снажкам абароны немцы не прыцягваюць агнявая завеса германскай пяхоты артылерыі. Не гледзячы на даладчасць германскай пяхоты артылерыі, французскія танкі пры наўнасі неабходных умоў могуць знішчыць яе.

ЛОНДАН. 17 верасня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадае каментарый ваеннага аглядальніка газеты «Івнгін Пью» да ваенных дзеянняў у Польшчы. Аглядальнік указае, што германская тактыка заклячаецца ў тым, што немцы пасылаюць уперат бронекатаны ў дальнія раёны, у глыб тэрыторыі Польшчы для разбураўня камунікацый і паяраджання канцэнтраваных польскіх войск. Заходняя частка Варшавы не падвяргалася сур'ёзным атакам. Да гэтых пор не вылом лёс польскіх лызвізі, якія асталіся ў Познані. Па германскіх вестках, гэтыя лызвізі атакуюцца германскімі войскамі.

НЬЮ-ЁРК. 17 верасня. (ТАСС). Парыжскі карэспандэнт агенцтва Асоцыяўтэд Прад паведамае, што германскія войскі выдучь кантракт на фронце ў 60 міль, паміж ракой Мозель і Вогезам. Наступленне пачалося вечарам 15 верасня і прадаўжалася да 16 верасня. Рэзультаты гэты не выяўлены. Немцы скарысталі падземныя ангарты для правярэння палетрапных налетаў і абстралялі непрыкрытыя французскія войскі. Нізка лятучыя германскія самалёты прычынілі пажары стратэгі Французам, асабліва іх падмаваннем, працаваючымся к фронту. На паведамленнях, англійскія самалёты прымаі ўзлел у паветравым баі над Усходнім Саарам.

ЛОНДАН. 16 верасня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадае на радыё, што ваенныя дзеянні на заходнім фронце ўсе больш прыгваюць увагу змяняючых ваенных наглядальнікаў, якія вітаюць новае наступленне французскіх войск у сектары Зірк. Гэта наступленне прабурае ад немцаў яшчэ большага напружання сіл. Генерал Гамелен прадпрымае аніроўжныя дзеянні, удлічваючы сілу немцаў. На агульнай думцы, французскі ўрадаў аб'явіў аб падзенні Саарбургу, аднак які ўстрымліваюцца ад гэтага да поўнага акружання горада. Французскія войскі добра ўмацаваліся на германскай тэрыторыі, а французскія самалёты па сваёй якасці значна пераўзыходзяць германскія. Найбольш эфектыўным снажкам абароны немцы не прыцягваюць агнявая завеса германскай пяхоты артылерыі. Не гледзячы на даладчасць германскай пяхоты артылерыі, французскія танкі пры наўнасі неабходных умоў могуць знішчыць яе.

НЬЮ-ЁРК. 16 верасня. (ТАСС). Пасля патаплення 14 верасня двух англійскіх гандлёвых суднаў агульная колькасць суднаў, патапленых з пачатку вайны, складае 27, 3 іх—18 англійскіх, 1 французскае, 4 германскія і 4 судны, належаць нейтральным краінам. Агульнае танаж патапленых суднаў—136 тысяч тун. Орган амерыканскіх дэлегацый круту «Джорнал офкоммер» пакрыскавае, што за першыя 12 дзён вайны было патаплена амаль столькіж суднаў, колькі на працягу першых двух месяцаў суветнай вайны ў 1914 годзе.

Вытворчы ўздым на прадпрыемствах

Рабочы калектыву магілёўскага трыбаціейнага заводу імя Мяснікова дабіўся новай перамогі. 10 верасня прадпрыемства дзятрмінова завяршыла дзевяцімесячнае вытворчае заданне. Выпушчана прадукцыі на 3 млн. 6 тыс. рублёў.

Узорная работа пяхоты і брыгад забяспечыла заводу перавагу месца ў сацыялістычным спаборніцтве прамісловасці двух гарадоў: Магілёва і Бабуўска.

Вывучэнне гістарычных рашэнняў унцартовай Чацвёртай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР суправаджаецца новым вытворчым энтузіязмам. Дзесяткі стаханавцаў і ўдараўнікаў з кожным днём павышаюць сваю прадукцыйнасць працы. Стаханавец вальшашчык тав. Клепча пракатае за змену 750 лістоў дахавага жалеза замест 520 па норме. Вальшашчык тав. Салдапенка выпускае 700 лістоў.

Калектыву літапракатнага пяха абавязваецца выканаць гадавую праграму да 5 снежня.

15 верасня дзятрмінова выканаў дзевяцімесячную праграму мінскай скурзавод «Большэвік». Выпушчана прадукцыі на 6 млн. 930 тыс. рублёў. Значна павыліўся лік стаханавцаў на прадпрыемстве. 88 прам. рабочых завода з'яўляюцца стаханавцамі. За выдатны вытворчыя поспехі, калектыву заводу прэміравалі Наркаматам лёткай прамісловасці СССР 15 тыс. рублям.

Дзятрмінова выканала дзевяцімесячнае заданне на 102,3 проц. гомельскай краватнай фабрыка. Звыш плана выпушчана прадукцыі на 53,3 тыс. рублёў.

Вялікай перамогай дабіўся калектыву вібскага машынабудавальнага заводу «Комінтэрн». 12 верасня прадпрыемства на паўтара месца раней тэрміна выканала 10-месячную вытворчую праграму. З кожным днём павышае сваю прадукцыйнасць працы рабочых. Сярадняе выкананне норм у верасні дасягнула 165 процантаў.

РЭКОРДНАЯ ВЫПРАЦОУКА

Ва ўсіх паках магілёўскага аўтарамонтнага заводу імя Кірава разгарнулася дзейная падрывка да ХХІ гадзінны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Многія стаханавцы, палія брыгады сустракаюць гэта змяняючае свята новымі вытворчымі паказунамі. Комсамольска-маладзёжная брыгада сесароў тав. Бутова павысіла сваю вышпцоўку да 600 проц.

Дзіміі фрезэршчыкі тав. Даліноўскі ўстанавіў новы рэкорд, выканаўшы сваю норму за 7 гадзін на 848 проц. За ішту змену ён зарабіў 74 руб. 40 коп. Услед за ім дабіўся высокай выпрацоўкі фрезэршчык тав. Пакараўнікаў, які выканаў норму на 829 процантаў.

НОВЫЯ ТВОРЫ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕНІКАЎ

У апошні час назірацца вялікі вытворчы ўздым у Саюзе савецкіх пісьменнікаў БССР. Празаікі, драматургі і паэты напісалі новыя раманы, апавяданні, п'есы, выпусцілі зборнікі вершаў.

У Першым Беларускай Дзяржаўным тэатры рэжысёр МХАТа, прафесар Раўскі ставіць камедыю драматурга Кандраця Крапіва «Хто смяіцца апошнім», з'яўленне якой вельмі пелла сустрэлі работнікі літаратуры і мастацтва рэспублікі. У Віцебскім Беларускай Дзяржаўным тэатры ставіцца п'еса ордэнаносца Пятра Галебі «Над ракой Вярэсай», дзе адлюстроўваюцца палізеі грамадзянскай вайны на беразе ракі Вярэны і паказваецца роля праглетарскага палкаводца Серго Орджанікідзе ў вызваленні Беларусі ад іта польскіх паноў-акупантаў.

У Дзяржаўным тэатры юнага гледача падрываецца да пастаўкі, напісаная тэатральным крытыкам В. Кольскім

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ПАМІЖ ГЕРМАНІЯЙ І ФРАНЦЫЯЙ

ЛОНДАН. 16 верасня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадае на радыё, што ваенныя дзеянні на заходнім фронце ўсе больш прыгваюць увагу змяняючых ваенных наглядальнікаў, якія вітаюць новае наступленне французскіх войск у сектары Зірк. Гэта наступленне прабурае ад немцаў яшчэ большага напружання сіл. Генерал Гамелен прадпрымае аніроўжныя дзеянні, удлічваючы сілу немцаў. На агульнай думцы, французскі ўрадаў аб'явіў аб падзенні Саарбургу, аднак які ўстрымліваюцца ад гэтага да поўнага акружання горада. Французскія войскі добра ўмацаваліся на германскай тэрыторыі, а французскія самалёты па сваёй якасці значна пераўзыходзяць германскія. Найбольш эфектыўным снажкам абароны немцы не прыцягваюць агнявая завеса германскай пяхоты артылерыі. Не гледзячы на даладчасць германскай пяхоты артылерыі, французскія танкі пры наўнасі неабходных умоў могуць знішчыць яе.

ЛОНДАН. 17 верасня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадае каментарый ваеннага аглядальніка газеты «Івнгін Пью» да ваенных дзеянняў у Польшчы. Аглядальнік указае, што германская тактыка заклячаецца ў тым, што немцы пасылаюць уперат бронекатаны ў дальнія раёны, у глыб тэрыторыі Польшчы для разбураўня